

# ФІЛОСОФІЯ

УДК 1:316

Н.С. Загорская, Дз.І. Наумай,

кандыдаты сацыялагічных науку, дацэнты кафедры палітологіі і права БДПУ

## САЦЫЯЛЬНЫЯ ІДЭАЛЫ ЯК ФАКТАР МАДЭРНІЗАЦЫЙНЫХ ПРАЦЭСАЎ СУЧАСНАГА ГРАМАДСТВА

**Р**азвіццё чалавецтва ва ўмовах глыбока інтэграванага і ўзаемазлучанага свету, якое элімінует геаграфічныя, палітычныя, эканамічныя і іншыя бар'еры, з'яўляеца фактам, з якім змушаны лічыцца ўсе суб'екты міжнародных адносін і ў першую чаргу нацыянальныя дзяржавы. Для гэтага глабальнага светападу галоўнай тэндэнцыяй развіцця з'яўляеца сацыяльна-еканамічная і палітычная мадэрнізацыя [1, с. 118]. Яна адбываецца на фоне фундаментальных змен аксіялагічнай сферы чалавецтва, або, па азначэнні Р. Інглхарта, «ціхай рэвалюцыі», сутнасць якой заключаецца ў павышэнні значнасці постматэрыяльных каштоўнасцей як рэгулятываў сацыяльных паводзін індывідуаў. Таму ў працэсуальным аспекте мадэрнізацыя мяркуе выяўленне яе аксіялагічнага вектара, што азначае адначасова працэс генерацыі сацыяльных ідэалаў у рамках ідзалаґічнага дыскурсу.

Але варта нагадаць, што інтэнсіўнасць і быстрыня змены тэхналагічнай і каштоўнаснай прасторы культуры спарадзілі сацыяльную «хваробу» стагоддзя – футурашок (па трапным азначэнні Э. Тофлера), які пазбавіў чалавека ўсякай надзеі на «лепшую будучыню». Згадванне слова «ідэал» выклікае асаблівы спектр пачуццяў: ад абыякавасці да іроніі, ад недаверу да адмаўлення. Свой уклад у дыскрэдытацыю ідэалаў у форме вытанчанага і рафінованага скептыцызму ўнеслі постмадэрнісцкія філосафы, якія адмаўляюць саму магчымасць аргументавання і рэалізацыі праектаў рацыянальнага ўладкавання свету. Узнікае амбівалентная сітуацыя, пры якой спонтаннае або свядомае адмаўленне ад сацыяльных ідэалаў і праектаў спараджае «пустечу бязмэтнасці», за якой выяўляеца «нуда па ідэале». І невыпадкова інтэлектуальная і палітычная эліта чалавецтва ставіць пытанне аб сцэнарыях будучага развіцця, яго каштоўнасных арыенцірах, якія павінны не толькі захаваць чалавецтва, але і забяспечыць яго ўстойлівасць і росквіт. У якасці прыкладу спашлёмся на дакумент «Парадак дня на ХХІ стагоддзе» (прыняты ў 1992 г. у Рью-дэ-Жанэйра Міжнароднай канферэнцыяй ААН па навакольным асяроддзі і развіцці), які падтрымала Беларусь сваёй праграмай «Нацыянальная стратэгія ўстойлівага сацыяльна-еканамічнага развіцця Рэспублікі Бела-

русь на перыяд да 2020 года». Мэты артыкула – «рэабілітацыя» сацыяльных ідэалаў праз аргументаванне іх стваральнага патэнцыялу і выяўленне ўнутранай супяречлівасці, якая дазваляе маніпуляваць імі з мэтай дасягнення вузка прагматычных інтарэсаў.

У першую чаргу звернем увагу на навуковае разуменне сутнасных рыс ідэалу (фр. *ideal* < лат. *idealis* < грэч. – выгляд, выява, ідэя), якое грунтуеца на канцэпцыях ідэальнаага ў філасофіі і сцярдждаеца, што ідэалаканструктуяванне закладзена ў самой прыродзе чалавечай ментальнасці (у цяперашні час рэпрэзентуеца не столькі праз пазітыўнае, колькі адмоўнае сцярджэнне). Але гэта бачанне патрабуе далейшага змястоўнага пашырэння, што становіцца магчымым дзякуючы гнасеалагічнаму, аксіялагічнаму, праксіялагічнаму і сацыялагічнаму аспектам аналізу дадзенага феномена.

Пад ідэалам у гнасеалагічным сэнсе разумеецца «ідэалізаваны аўтэк» як пэўнае гранічнае выяўленне. Асаблівасцю такой ідэалізацыі з'яўляеца тое, што ў ёй з'ява супадае з уласнай сутнасцю (чаго ў рэальнасці быць не можа). Больш того, сутнасць ідэалу выяўляеца з дапамогай складаных тэарэтычных канструктаў, якія прапаноўваюцца ў аўтарскай інтэрпрэтацыі [2, с. 42–45]. І якой бы не была магутнай філасофія ў рацыяналізацыі прадмета свайго дыскурсу, аднак прадметызацыя ідэалу паўстае цяжкай задачай, паколькі ён заўсёды сполучаеца з суб'ектыўнасцю, нявызначанасцю, пераменнасцю. У дадзеным ракурсе выяўляеца проблема праўдзівасці або памылковасці ідэалаў.

Калі ісціна ёсць адпаведнасць ведання аўтекта, якім ён існуе незалежна ад чалавека, то ідэал – гэта адпаведнасць ведання суб'екта, паколькі ён выяўляе свет паводле чалавечага жадання. Тому ідэал, які прапануе малюнак разумова ператворанага свету, аказваеца ў пэўным сэнсе «скажэннем» ісціны. Відавочна, што судносіны ісціны і ідэалу знаходзяцца ў плоскасці кампліментарнасці фактаў і каштоўнасцей. З аднаго боку, нельга ўвасобіць карціну належнага ў рэчаінасць, калі невядомыя параметры і тэндэнцыі яе развіцця. З іншага боку, значнне ідэалу ў канчатковым выніку заключаецца ў тым, што дзейнасць, якая накіроўваеца

ім, напаўняеца глыбокім сэнсам, паколькі ідэал надае ёй чалавекавым яральнасць, зыходзіць са спадзяванняў людзей на «лепшую долю».

Такім чынам, у аксіялагічнай прасторы ідэал паўстае як найбольш агульнае паданне аб добрым і належным. Яно «задае» вобраз дасканальных адносін паміж людзьмі і такога грамадскага парадку, дзе дасягаеца гармонія паміж асноўнымі жыццёвымі запатрабаваннямі людзей і арганізацыяй грамадства, якое стварае неабходныя средкі для іх задавальнення. Але ў рэчаінасці такія бездакорныя адносіны адсутнічаюць, паколькі сацыяльны ідэал утрымоўвае ў сабе два полюсы, якія «незліянны і нераздзельны»: адмоўны (крытыка існага) і пазітыўны (сцвярджэнне належнага). Пазітыўны полюс грунтуюецца на атрыбутыўных ідэях і каштоўнасцях, якія раскрываюць змест ідэалу (справядлівасць, свабода, роўнасць, братэрства, любоў і г. д.). На аснове каштоўнасцей фармулююцца нарматывы дзейнасці адносна таго, што трэба рабіць, каб увасобіць ідэал у рэчаінасць. Гэтыя нормы адлюстроўваюць як утылітарныя, так і духоўныя кампаненты ідэалу. Ролю першых выконваюць эканамічныя і палітычныя ідэалы, ролю другіх – этычныя, эстэтычныя, навуковыя і светапоглядныя. Відавочна, што для паспяховай мадэрнізацыі грамадства ў жаданым кірунку неабходна ўзгадненне утылітарнага і духоўнага камплементаў, прычым без прынясення ў ахвяру аднаго іншаму, паколькі кіданне ў крайнасці заўсёды багата непрадказальнымі негатыўнымі наступствамі.

Дзяякуючы аб'ектывацыі сацыяльных ідэалаў у агульназначных каштоўнасцях і нарматывах, яны з факта свядомасці ператвараюцца ў факт культуры. Іх роля як культурных універсалій заключаецца ў тым, каб задаваць стратэгічны кірунак руху чалавека і соцыуму да жаданага стану, а ў канцы – выконваць ролю «мэты мэт» чалавечай дзейнасці (па сінергетычнай тэрміналогіі, быць атрактарам), да якой імкненне ў сваім развіцці чалавецтва. У гэтай сувязі нагадаем меркаванне вядомага мысліцеля XIX ст. Б.Н. Чычэрына: «...Ідэалы існуюць заўсёды. Яны не толькі існуюць у галаве тэарэтыкаў, але і складаюць бліжэйшую або аддаленую мэту дэяржаўнага развіцця кожнай эпохі і кожнага народа. Без ідэалаў няма чалавечага развіцця, няма руху наперад, бо, калі пераспелуюцца нават чиста практычныя мэты, усё-такі трэба ведаць, да чаго вядуць і да якога ідэальнага быцця яны нас набліжаюць. Як разумная істота, чалавек абавязкова ставіць сабе гэтыя пытанні і заўсёды па-свойму на іх адказвае» [3, с. 699]. Абвостраная цікавасць да сацыяльных ідэалаў у свядомасці грамадства, як сведчыць гісторыя, выяўляеца ўперыяды «крушэння культуры» (Х. Артэга-і-Гасэ). Аднак дапускаюцца «змяненне як удасканаленне», зме-

ны перыяды агульнага функцыяніравання соцыуму транзітнымі.

Зварот да праксіялагічнага аспекту аналізу сацыяльнага ідэалу як сэнсаўтаральной структуры свядомасці (індывідуальнай і грамадской) і як каштоўнасці культуры (масавай і элітарнай) спыняе сваю ўвагу на яго ролі ў жыццядзейнасці грамадства як своеасаблівага «перпетуум-мобіле» мадэрнізацыінага працэсу. Ператварэнне і удасканаленне чалавекам навакольнай рэчаінасці і самога сябе здзяйсняеца таму, што ён у вызначаны момант часу ўжо не можа мірыцца з іх наяўным станам, які не ў поўнай ступені задавальняе яго запыты, што пастаянна павялічваюцца і змяняюцца. Узнікае патрэба ў паляпшэнні таго, што маецца ў наяўнасці, у выніку чаго змест ідэалу дэтэрмінуе найважнейшыя элементы дзейнасці, якая накіравана на яго дасягненне. Па-першае, наяўнасць ідэалу дэтэрмінуе «целеполагающую» дзейнасць. Як правіла, мэта дзейнасці ўяўляе сабой некалькі спрошчаны, прагматызаваны варыянт ідэалу, які цалкам разальны ў плане дасягнення ў выніку практычнай дзейнасці. Па-другое, тэрмінальная каштоўнасці (каштоўнасці-мэты) падахвочваюць чалавека да актыўнасці, якая накіравана на пошук адпаведных інструментальных каштоўнасцей (каштоўнасці-сродкі) і стварэнне ўмоў для эфектульнай дзейнасці. Па-трэцяе, у якасці важнейшага сродку і ўмовы реалізацыі ідэалу выступае сацыяльны актар – фізічны і духоўныя сілы самога чалавека як члена соцыуму. Накіраванасць дзейнасці чалавека вызначаецца мэтамі, каштоўнасцямі і ідэаламі, якія маюць для яго наогул або ў пэўны перыяд яго жыцця матываване значэнне. Аднак гэта азначае, што вышэйразгледжаныя аспекты сацыяльных ідэалаў павінны быць дапоўнены сацыялагічным аналізам, які мяркую правядзенне выразных адрозненняў паміж жаданым і магчымым.

Першасны імпульс сацыяльнага змянення зыходзіц з аб'ектыўных запатрабаванняў у эканамічных і сацыяльна-палітычных пераўтварэннях, нягледзячы на тое, што сама сацыяльная сістэма па-ранейшаму функцыяніруе, нібыта нічога не адбываецца, а культура – нормы, звычайі, традыцыі – істотна не змяняеца. Толькі некаторыя асобы ўлоўліваюць першыя прыкметы крызісу сацыяльнай сістэмы, прычым не з дапамогай асэнсавання сацыяльнай рэчаінасці, а праз адчуванне «незадаволенасці» ёю, дыскамфорту сацыяльнага самаадчування. У фарміраванні новых сацыяльных ідеалаў прымае ўдзел так называемая «творчая меншасць» – палітычныя дзеячы, рэлігійныя мысліцелі, філосафы, вялікія маралісты, мастацкая і інтэлектуальная эліта, тыя, хто пранікае разумам у «выклік» часу і можа даць на яго станоўчы адказ. Пры гэтым выяўляеца несумненнай сувязь прапаноўваемых ідэалаў з зыходнымі прынцыпамі света-

погляду таго ці іншага мысліцеля. Існують два асноўныя тыпы рэпрэзентацыі ідэалу: у агульненнях на базе агульнафілософскага светапогляду, якое ўлічвае цэласны гістарычны вопыт чалавечства, і ў публіцыстычных праектах палітычнай зліты, запатрабаваннях сацыяльна-палітычных рэформ. У гэтай сувязі неабходна, каб абвешчаны ідэал не проста існаваў у навуковых трактатах і палітычных лозунгах, але аб'ектуна з'яўляўся рэальна дасягаемым. У іншым выпадку ён паўстане чарговым праяўленнем утапізму.

Чым настойлівей імкненне дасягнуць ідэал, тым больш рэалістычным павінна быць мысленне дзяржаўных і палітычных дзеячаў, тым больш увагі павінна надавацца вывучэнню практикі эканамічных і сацыяльных адносін, сапраўдным магчымасцям грамадства, рэальному стану масавай свядомасці сацыяльных груп і матывам іх паводзін. Справа ў тым, што арыентацыя толькі на ідэал, асобасны ідэалізм, бачанне сучаснасці скрозь прызму будучыні нярэдка вядзе да таго, што сапраўднае развіццё адносін падгандяеща пад зададзены ўзор, паколькі ўзнікае імкненне гэты ідэал наблізіць (без уліку рэальных супраечнасцей і непажаданых вынікаў прадпрымаемых дзеянняў). Іншая крайнасць – адмова або недацэнка ідэалу, бачанне толькі імгненных інтарэсаў, «схопліванне» інтарэсаў цяперашніх інстытутаў, устаноў, сацыяльных груп без аналізу перспектыв іх развіцця. І тая і іншая крайнасць вядуць да аднаго і таго ж выніку – валюнтарызму і суб'ектывізму. Сутыкненне ідэалу з рэчаіннасцю раскрывае важную асаблівасць быцця чалавека: чалавек не можа жыць без ідэалаў, мэты, крытычнага стаўлення да сучаснасці. Але чалавек не можа жыць і аднымі ідэаламі. Яго справы і ўчынкі падахвочваюцца рэальнымі інтарэсамі, і ён павінен узгадняць свае дзеянні з наяўнымі сродкамі ажыццяўлення ідэалу.

Вынікі дзейнасці па рэалізацыі ідэалу не заўсёды супадаюць з чаканым і не заўсёды задавальняюць людзей па шматлікіх прычынах. Але гэта не азначае, што ідэалканструуючая дзейнасць чалавека бессэнсоўная, паколькі расчараванне, нездаволенасць таксама ў сваю чаргу могуць падтрымліваць веру ў ідэал, надаваць чалавеку энергіі дзеля новых пачынанняў. Пры адказе на пытанне: «Навошта патрэбны ідэалы?» – іспанскі мысліцель Х. Артэга-і-Гасэт вобразна адзначыў: «Сутнасць ідэала ў немагчымасці яго ажыццяўіць. Яго прызначэнне хутчэй у тым, каб бясконца ўзвышацца над рэчаіннасцю і ўплываць на яе сімвалічна, накшталт таго, як зоркі ўплываюць на карабель. Палярная зорка – не порт, куды можна прыплысці, але далёкі нетутэйшы знак, які ўдакладняе курс і дае кірунак» [4, с. 230]. У выніку крушэння ідэалаў адкідаюцца іх прыватныя (нейварыянтныя) рысы і зберагаюцца агульначалавечыя (інварыянтныя).

Сэнс барацьбы ідэалаў у тым, што з мноства «адносных» ідэалаў, якія пацярпелі крушэнне, паступова фарміруеца і рэалізуецца агульна-чалавечы, «абсалютны» ідэал. Гэту заканамернасць вызначаюць як закон інтэграцыі і дыферэнцыяцыі ідэалаў [5, с. 124].

Асобую ролю ў транзітыйных грамадствах залікіаны выконваць палітычныя ідэалы як важнейшая разнавіднасць агульнасацыяльных ідэалаў, тым больш што адным з фактараў мадэрнізацыі выступае демакратызацыя грамадства (і як мэта, і як сродак). Па аналогіі вызначым палітычныя ідэалы як дасканалы ўзор палітычнай рэчаіннасці і як вышэйшую мэту дзейнасці палітычных суб'ектаў. Найважнае значэнне ў вытворчасці ідэалаў у цэлым і палітычных у прыватнасці належыць ідэалогіі, пад якой разумееца феномен духоўнага жыцця грамадства (незалежна ад яе пэўнай гістарычнай актуалізаванай версіі ў выглядзе тэарэтычна сістэматызаванай формы), які адлюстроўвае фундаментальныя сацыяльныя інтарэсы і запатрабаванні грамадства, вызначае параметры і асноўны вектар сацыяльна-еканамічнага і палітычнага развіцця. Палітычная ідэалогія ўяўляе сабой гістарычна вызначаную, упарадкованую сістэму артыкуляваных ідэй і каштоўнасцей, якія фарміруюць больш або менш цэласнае паданне аб асаблівым палітычным уладкаванні, якое робіць легтымным наяўны палітычны парадак, спосабы і нормы рэгулявання палітычных адносін. Яна ж выступае як універсальная прылада для ініцыравання сацыяльна-палітычнай кансалідацыі грамадства. Пры гэтым зусім не відавочны ражыянальны змест ідэалагічнага дыскурсу, бо, як адзначае К. Манхейм, у «слове “ідэалія” імплюіцца ўтрымоўваецца разуменне таго, што ў асобых сітуацыях калектыўнае несвядомае пэўных груп хавае сапраўдны стан грамадства як ад сябе, так і ад іншых і тым самым стабілізуе яго» [7, с. 40]. Значэнне палітычных ідэалаў у структуры ідэалогіі, абронтоўваюцца і дэкларуюцца палітычнымі актарамі ў працэсе барацьбы за ўладу або яе ажыццяўленне, функцыянальна вызначаюцца наступнымі асноўнымі мантамі.

Па-першае, палітычныя ідэалы вызначаюць гілатэтычна канчатковую мэту палітычнага развіцця грамадства, якая нярэдка ўяўляе сабой невыразна артыкуляваную сумесь з рэалістычных мадэлей сацыяльнага развіцця і утапічных чаканняў і памкненняў носьбітаў дадзенай ідэалогіі. Пры гэтым палітычны ідэал неабавязкова павінен быць рэальна дасягальным на практицы, больш таго, высокая ступень магчымасці яго практичнага ўвасаблення ў сацыяльна-палітычнае жыццё грамадства фактычна азначае з часам заканамерную дэвальвацыю ў грамадской свядомасці. Нягледзячы на іманентны утапізм, палітычныя ідэалы здольны дзейсна вы-

конваць ролю эталонаў для адзнакі сацыяльна-палітычнай рэчаіснасці з пазіцыі належнага ў рамках актуалізаванага палітычнага выбару.

Па-другое, у сацыяльна-псіхалагічным ракурсе палітычныя ідэалы, якія адлюстроўваюць тэндэнцыі рэальнага грамадскага развіцця, выступаюць у якасці актыўнай сілы, якая арганізуе і аб'ядноўвае людзей на рашэнне гістарычна наспеўшых задач. Палітычныя ідэалы «не проста вобраз пажаданага або належнага грамадскага ўладкавання, які вынесены за межы наяўнай рэальнасці, з якімі яна павінна ўзгадняцца, а сама рэчаіснасць, разглядаемая ў яе дынаміцы з улікам перспектыву яе развіцця» [7, с. 156].

Па-трэцяе, ідэалогія з'яўляецца спецыфічна сістэматызаваным спосабам сацыяльна-гравога мыслення, таму палітычныя ідэалы (як яго аксіялагічны базіс) аб'ектыўна выступаюць у якасці найважнейшых маркераў самаідэнтыфікацыі. Яны дазваляюць выбудоўваць фактывую сістemu матывацый для дзеянняў прыхільнікаў пэўнай ідэалогіі. Гэта пацвярджаетца тым фактам, што матывальная сіла палітычных ідэалаў, як сведчыць гісторыя чалавечтва навейшага часу, яскрава выяўляецца ва ўмовах маштабнага сацыяльнага крэйсісу. Адвартоным бокам медаля пры гэтым з'яўляецца фактывная заканамернае звужэнне асабістай прасторы, што пад уздзеяннем экспансіі з боку супольнасці значна абліжаўвае рэалізацыю прынцыпу свабоды выбару.

Па-чыцвертае, палітычныя ідэалы выступаюць як найважныя сімвалічныя каардынаты, якія структуруюць палітычную прастору. Гэта дазваляе прыхільнікам дадзенай ідэалагічнай сістэмы здзяйсніць мэта- і каштоўнасна-арыентаваныя практичныя дзеянні ў межах палітычнай сістэмы, якія забяспечваюць умовы для яе дынамічнага развіцця (у першую чаргу, дзяржавы як яе галоўнага інстытута, які ў сучасных умовах з'яўляецца цэнтрам кіравання, каардынатором, рэгулявання сацыяльных, эканамічных, палітычных, сацыякультурных працэсаў, што адбываюцца ў грамадстве). У выпадку пазіцыяновання палітычных ідэалаў пэўнымі палітычнымі актарамі, але не дзяржавай, імпліцытна адбываюцца легітымацыя іх дамаганняў на доступ да ўлады і перагляду палітычнай прасторы. Шлях дасягнення ідэалаў у той або іншай ступені мяркуюць іх дэталізацыю ў выглядзе адпаведных сацыяльна-еканамічных і палітычных лозунгаў, канцепцый, планаў і праграм дзеянасці.

Адзначым, што палітычныя ідэалы могуць выкарыстоўвацца як фактывальная прылады для маніпулявання грамадскай свядомасцю. Аб гэтым безапеляцыйна заяўляў З. Бжэзінскі, калі харктарызуваў ролю і значэнне сацыякультурных падстаў амерыканскай сістэмы глобальнага дамінавання, якая «спадзяеца на ўскоснае выкарыстанне ўплыву на залежныя замежныя

эліты, адначасова здабывае значную выгаду з прыцягальнасці сваіх демакратычных прынцыпаў і інстытутаў. Усё вышэйзгаданое падмацоўваецца шырокім, але не адчувальным уплывам амерыканскага панавання ў галіне глобальных камунікацый, народных забаў і масавай культуры, а таксама патэнцыяльна значным уплывам амерыканскай тэхналагічнай перавагі і глобальнай ваеннай прысутнасці» [8, с. 37].

У постсавецкім грамадстве маніпуляванне найбольш відавочна выяўляеца ў імкненні палітычных эліт, якія рэпрэзентуюць інтэрэсы дзяржавы, выкарыстоўваюць кіраўнічыя стратэгіі, што арыентуюць індывідуаў на пажаданыя ўзоры грамадскага быцця (без іх рэальнай верыфікацыі на практицы на аснове сістэмы адпаведных індыкатараў). Дадзеная акалічнасць фактывна дазваляе элінаванаць праблему сацыяльнай фактывітасці і палітычнай адказнасці кіруючых эліт, што стала магчымым дзяякоўшчынай гістарычных прычын. У першую чаргу гэта звязана са сцвярджэннем дамінуючай ролі дзяржавы ў сацыяльна-палітычным жыцці, традыцыйна навязваемая грамадству адзінай нарматыўна-каштоўнаснай прасторы, якая ўзаконьвае паданне аб самой дзяржаве як дамінанце гістарычнага развіцця грамадства. У сваю чаргу, дамінаванне дзяржавы абумоўлена слабасцю структур грамадзянскага грамадства, якое не здольна фактывна агрэгаваць і выяўляць свае інтэрэсы з мэтай іх далейшай трансфармацыі ў форму сацыяльна адказнага палітычнага курсу, які б меў імператыўнае значэнне для кіруючай эліты і грамадства ў цэлым.

Але не варта і перабольшваць значэнне постарычнага факттару ў практицы палітычнага маніпулявання з дапамогай сістэмы ідэалаў, паколькі сама сутнасць постіндустрыйнага грамадства і логіка яго працэсаў робіць чалавека адкрытым для камерцыйнай і палітычнай маніпуляцыі. Пры наяўнасці ўсеагульнага крэйсісу сістэмы каштоўнасцей і ўстановак, якія ўзніклі ў выніку тэхнагеннай цывілізацыі (прыярытэт матэрыяльных запытаў над духоўнымі, піперасцяянализм, спажывецкія адносіны да прыроды, геданістычны індывидуалізм, індыферэнты да маральнага вымярэння сацыяльныя актыўізм і інш.), трансфармацыйныя працэсы ўвогуле становяцца праблематычнымі.

Зыходзячы з вышэйвыкладзенага, можна зрабіць вывад аб тым, што ва ўмовах транзітнага стану, у якім у цяперашні час знаходзіцца беларускае грамадства, праблема аргументавання сацыяльнага ідэалу ў перспектыве далейшай мадэрнізацыі рэспублікі набывае значэнне як тэарэтычнага, так і практичнага характару. Ва ўмовах мадэрнізацыі, калі інтэграцыйны і мабілізацыйны патэнцыял сацыяльнага ідэалу аб'ектыўна становіцца неабходным як важнейшы рэсурс для рашэння складаных агульнацянальных

задач, становіцца магчымым аб'яднанне і згуртаванне нацыі. Сітуацыя ўскладняеца яшчэ і тым, што вынікам маштабнага сацыяльна-еканамічнага і сацыякультурнага крызісу постсавецкага грамадства з'явілася ўтварэнне шэрага сацыяльных груп, якія выпрацавалі мадэль адаптацыі да негатыўных працэсаў на аснове сацыяльнага ніглізму і адмовы ад сацыяльнага актыўізму.

Логіка ж грамадскага развіцця сведчыць аб тым, што постіндустрыйальная цывілізацыя з'яўляеца канчатковай стадыяй стыхійнага развіцця, якое завершыцца або антрапалагічнай катастрофай, або ператварэннем у сацыяльна-прыродную (замест сацыяльна-еканамічна-тэхнагічнай) мадэль быцця. У такой перспектыве сацыяльны ідэал прадстае як вектар змяненняў, які вызначае характар руху, а не параметры канчатковай мэты. Гэта азначае, што вобраз будучага грамадства павінен існаваць не як засты́вшая ідэальна схема ў межах статычнай парадыгмы, а як разнастайнасць мадэлей, якія бесперапынна разгортаюцца і адлюстроўваюць пістарычныя тэндэнцыі, своеасаблівасці культуры, духоўны склад насельніцтва той ці іншай краіны. Адзначым, што логіка трансфармацыйных працэсаў вызначае адмову ад аналогіі кіраўнічага элітазму, у адпаведнасці з якім нібыта існуе мадэль сацыяльна-палітычнай сістэмы, у якой асноўныя правілы функцыяніравання павінны быць усталіваны раз і назаўжды, і прадвызначае пераход да менш этнацэнтрычнага разумення палітыкі, якое накіроўвае ўвагу на дэмакратызацыю ўсёй сацыяльнай практыкі. Тым самым актуалізуеца і персанальная адказнасць пэўна-

га індыividuа, і калектыўная адказнасць структур грамадзянскага грамадства за перспектывы далейшага развіцця. Карэляцыю ж разнастайных пазіцый па пытанні аб дасканальнай будучыні належыць ахарактарызаваць, хутчэй, не як апаніраванне, а як сваесаблівы дыялог, які вядзеца для пошуку ісціны наконт «сапраўднага» чалавечага быцця.

#### Літаратура

1. Алмонд, Г. Сравнительная политология сегодня: Мировой обзор / Г. Алмонд, Дж. Паузлл, К. Стром, Р. Далтон / софр. пер. с англ. – М.: Аспект-Пресс, 2002.
2. Бранский, В.П. Глобализация и синергетический историзм / В.П. Бранский, С.Д. Пожарский. – СПб.: Политехника, 2004.
3. Чичерин, Б.Н. Собственность и государство / Б.Н. Чичерин. – СПб.: РГХА, 2005.
4. Орtega-и-Гасет, Х. Эссе об Испании / Х. Орtega-и-Гасет // Иностранная литература. – 1993. – № 4. – С. 203–235.
5. Бранский, В.П. Социальная синергетика как постмодернистская философия истории / В.П. Бранский // Общественные науки и современность. – 1999. – № 6. – С. 117–127.
6. Манхейм, К. Идеология и утопия / К. Манхейм // Диагноз нашего времени. – М.: Юрист, 1994.
7. Политическая психология / под. общ. ред. А.А. Деркача, В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева. – М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001.
8. Бжезинский, З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – М.: Междунар. отношения, 1998.

#### SUMMARY

*The article deals with the problem of social ideals as a resource of modernization in transitive society. It identifies not only their creative potential, but also internal contradictions which allow political elites to use the ideals in order to manipulate public consciousness in their own interests.*

